



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 37 (1448) 11 ВЕРАСНЯ 2019 г.

Канферэнцыя і прыём да 30-годдзя ТБМ

Навукова-практычнай канферэнцыяй “Наши вякі - наша багацце. Лепшыя практикі захавання спадчыны” адзначыла ТБМ імя Ф. Скарыны 6 верасня ў Менску сваё 30-годдзе.

На пленарным паседжанні ў канферэнц-зале “Бернардзін” з вітальнym словам выступілі: Хвір Наталля Дэмітрыеўна, начальніца Упраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Масташова Марына Веніямінаўна, кансультант Дэпартамента па турызме Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь.

Было зачытана прывітанне ад амбасады ЗША:

“Старшыні Таварыства беларускай мовы спадарыні Алене Анісім, Ганаровому старшыні спадару Алегу Трусаў, Удзельнікам канферэнцыі, прысвечанай 30-годдзю ТБМ

Паважаная спадарыня Анісім, спадар Трусаў, сябры, удзельнікі канферэнцыі!

Я ўражаная тым, што ТБМ існуе ўжо 30 гадоў, нават больш, чым незалежная Беларусь, і, без сумневаў, дзейнасць ТБМ у значнай ступені паспрыяла атрыманню краіны яе незалежнасці. Я адчуваю вашу адданасць выскарбоднай справе, любоў да роднай мовы і яе гісторыі.

На працягу гэтых 30-ці гадоў акты-



Вялікі князь Гедымін зноў у Лідзе



Сотні людзей сабраліся 7 верасня ля помніка князю Гедыміну ў Лідзе, каб па-прысутнічаць на яго афіцыйным адкрыцці. Падчас прамоваў афіцыйных асобаў і спонсараў яго ўстаноўкі, над лідзянамі і гасцямі горада побач з дзяржаўнымі сцягамі луналі і нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі. Усё праішло ў святочнай атмасферах традыцыйнага фестывалю LIDBEER і Дня горада Ліда, якія адзначаюцца акурат 7 верасня. Гэты настрой з лідзянамі раздзялілі і аўтары помніка – Вольга Нячай і Сяргей Аганаў, які, дарэчы, з'яўляецца ўраджэнцам гэтага горада.



ўстанову высокага ўзроўню.

У гэты ўрачысты дзень дазвольце мне ўзгледаць людзей, якія стаялі каля вытокаў стварэння і фаміравання арганізацыі - Ніла Гілевіча і Генадзя Бураўкіна, а таксама кіраунікоў Алега Трусаў і Алену Анісім, якія нястомна і ўпарты працягваюць беларускую працу. Дзякую за тое, што вы робіце для сваёй краіны і для яе будучыні!

З найлепшымі пажаданнямі здароўя і поспеху кожнаму з вас і да новых перамог!

З павагай

Джэніфер Мур,

Павераная ў справах Злучаных Штатаў
у Рэспубліцы Беларусь.”

(Заканчэнне на стр. 2.)



9 772073 703003

Гаворыць Вольга Нячай:

– Якія ў мяне могуць быць уражанні? Самая найлепшыя! Но, па-першае, наша маленечкая гісторыя закончылася, і пачынаецца новая. Супер. Я першы раз на LIDBEER. Гэта ўвогуле казка.

Сяргей Аганаў:

– Вось гэта мой родны дом. Я тут нарадзіўся. Уражанні выдатныя. Гэта крута, калі скульптар можа паставіць сваю скуль-

птуру, якую ён хацеў, перед домам. Мне вельмі ўсё падабаецца.

Ідэя ўстаноўкі помніка князю Гедыміну з'явілася яшчэ на пачатку 90-х гадоў. І толькі ў апошнія гады пра яе загаварылі ўсур'ёз. Спонсарам яго адліўкі стала сумеснае беларуска-літоўскае прадпрыемства Белтэкс Оптык. А таксама ахвярадаўцы з Беларусі і ўсюю свету. (Радыё Рацыя)

(Заканчэнне на стр. 2.)

Канферэнцыя і прыём да 30-годдзя ТБМ

(Заканчэнне. Пачатак на ст. 1.)

На пленарным паседжанні таксама выступілі:

Анісім Алена Мікалаеўна, старшыня Таварыства беларускай мовы, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (Менск) "Мова - галоўная нематэрыйальная спадчына народа";

Пастухоў Міхайл Іванавіч, заслужаны юрист Рэспублікі Беларусь, доктар юрыдычных навук,

кандыдат архітэктуры, Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Менск) "Праблемы прымянення і накіравання развіцця прававых механізмаў аховы нерухомай культурнай спадчыны ў Беларусі";

Кірэй Віктар Віталевіч, доктар філасофіі, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт (Санкт-Пецярбург) "Сістэма ахоўных тэрыторый Службы нацыянальных паркаў ЗША".

На трох секцыях былі пра-



Удзельнікі канферэнцыі: Васіліна Міцкевіч - праўнучка Якуба Коласа, Станіслаў Суднік - намеснік старшыні ТБМ, рэдактар газеты "Наша слова", Алена Анісім - старшыня ТБМ, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Марыя Міхайліна Міцкевіч - унучка Якуба Коласа.



Падчас прыёму да 30-годдзя ТБМ

прафесар Беларускага інстытута правазнаўства (Менск) "Герб, сцяг, мова як гісторыка-культурная спадчына Беларускай дзяржавы і народа. Прававыя механізмы захавання і ўдасканалення";

Патаеў Георгій Аляксандравіч, доктар архітэктуры, загадчык кафедры "Горадабудаўніцтва", прафесар Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта (Менск) "Рэвіталізацыя гісторычных паркаў Беларусі";

Ходар Генадзь Мікалаеўич, кансультант аддзела арганізаціі аховы і ўліку гісторыка-культурных каштоўнасцей Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (Менск) "Заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферах аховы гісторыка-культурнай спадчыны і практика яго выканання";

Сташкевіч Ала Барысаўна, фонд "Культурная спадчына і сучаснасць" (Менск) "Традыцыйныя веды і практикі як нематэрыйальная культурная спадчына";

Баранец Георгій Георгіевіч,

чытаны яшчэ 35 дакладаў. У перапынку кандыдат гісторычных навук Алег Трусаў правёў эккурсію па Верхнім горадзе. Па выніках канферэнцыі будзе выдадзены зборнік. Арганізаторы плануюць прыкладці ўсе намаганні, каб прэзентацыі лепшых практик у менеджменце спадчыны сталі штогадовымі і прывабілі замежных даследчыкаў, у тым ліку з Польшчы.

Пасля канферэнцыі адбыўся ўрачысты прыём з нагоды 30-годдзя ТБМ. На прыёме прысутнічалі амбасадары Украіны і Швеціі, прадстаўнікі амбасадаў Польшчы, Славакіі...

Прысутнічалі дырэктар музея Янкі Купалы, ветэраны ТБМ, пісьменнікі, журналісты. Слова мелі Алена Анісім і Алег Трусаў.

Шлях, пройдзены ТБМ у змаганні за мову варты павагі, але нялёгкі і не блізкі да канца. Яшчэ змагацца і змагацца - нашаму будучым пакаленням.

Яраслаў Грынкевіч.

Вялікі князь Гедымін зноў у Лідзе

(Заканчэнне.
Пачатак на ст. 1.)

Пасля адкрыція помніка Вялікаму князю Гедыміну рэй першага фестываль хмелю і соладу Lidbeer, які трыва ўдарамі качалкі па барвабане адкрыў дырэктар Лідскага піўзавода сп. Мікшыс.

Міліцыя потым палічыць колькасць удзельнікаў, але можна ўжо цяпер назначыць, што арганізацыя была на парадак вышэй, чым, скажам, пазалетася. Практычна не было чэргаў. Лідскі піўзавод намацаў аптымальную колькасць пунктаў продажу піва і іншай прадукцыі.

Трэба адзначыць, што ўсё афармленне фэсту было зроблена па-беларуску. Раздаваліся толькі беларускамоўныя праграмы.

Сёлета без праблем была выдзелена пляцоўка для Лідскага ТБМ і Гарадзенскага абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў.

У Ліду прыехалі Валянцін Дубатоўка, Міхась Зюзюк, Міхась Скобла, Ала Петрушкевіч, Янка Траццяк, Уладзімір Хильмановіч, Ала Нікіфорчык, Мечыслau Курыволовіч ды іншыя. Ад Ліды браўлі ўдзел Міхась Мельнік, Уладзімір Васько, Станіслаў Суднік і, канешне, бард Сяргей Чарняк.

Каля пісьменніцкага мініхутара побывала ці не ўся беларускамоўная Ліда. Канешне, не ўся, але шмат кніг купілі, і ўвесе дзень



Гарадзенская і лідская пісьменнікі на свяце

гучала беларуская мова.

А на галоўнай сцэне выступілі Yellow Arc 6, "Молчат дома", Akute, "Агонь". А хэллайннерамі сталі Элджэй і рок-групы "Сплін" і "ЧАЙФ". Гэты канцэрт запомніца сапраўды

надоўга. Натоўп актыўна падпяваў музыкам. Энергія зашкальвала. Было гучна і весела.

Ліда адзначыла Дзень горада. Ліда пасля свята стала яшчэ больш беларускай.

Яраслаў Грынкевіч.

З кветкамі - да палеглых герояў Аршанскай бітвы



Наведваць поле гісторычнай бітвы пад Оршай дайно стала традыцыяй для дэмакратычнай супольнасці рэгіёна. Сёлета 8-га верасня на Крапівенскім полі было шматлюдна: на 505-я ўгодкі гэтай

слалайной падзеі ў беларускай гісторыі сюды прыехалі некалькі дзясяткаў гасцей. Сабраліся людзі, незнаёмыя адно з адным, але аб'яднаныя адной мэтай - ушанаваць палеглых герояў, ваяроў ВКЛ, якія

зджамаўшыся на Крапівенскім полі ў 1514 годзе здолелі перамагчы ўтрага большае войска Маскоўскага княства, кажа Юрыя Нагорны, кіраунік грамадскай суполкі "Рша".

- Кожны год сюды прыяз-



дзям, і парадку, але ўвесе час думаю: гэтае поле для нас актуальнае, як напамін пра тое, што нясе нам небяспеку. Гэта Расея.

Урачыстыя імпрэзы на Крапівенскім полі ў мінулыя 10 год сталі галоўнай альтэрнатывай бардаўскаму фэсту "Аршанская бітва", які быў забаронены ўладамі і амаль што зник праз міліцыйскі пераслед. Але сёлета сюды ізноў

прыехалі людзі з намётамі. І, хоць імпрэза атрымалася практычна камернай, тут уночы з 7 на 8 верасня зноўку гарэлі вогнішчы, гучалі музыка і вершы.

Ганна Ліпка,

Беларуское Радыё Рацыя.



Шлях Ліды да помніка Гедыміну

Ідэя паставіць у Лідзе помнік заснавальніку горада вялікаму князю Гедыміну ўзнікла адразу пасля паспяховай пастаноўкі помніка Францішку Скарыну ў 1993 годзе. Горад паверыў, што гэта можна зрабіць.

Першым адгукніўся на ідэю лідскі скульптар Вадзім Вераб'ёў. Яго дыпломная праца *“Заснавальнік горада Ліды вялікі князь Гедымін”* была створана ў 2001 годзе і захоўваецца ў Лідскім гісторычна-маслацкім музеі.



Вадзім Вераб'ёў. Заснавальнік горада Ліды вялікі князь Гедымін. Гіс. 2001 г.

У 2004 годзе адбыўся “круглы стол” з удзелам прадстаўнікоў грамадскасці і ўлады. Грамадскасць прадстаўляла старшыня лідскіх арганізацый ТБМ і БНФ Станіслаў Суднік і старшыня Таварыства польскай культуры Аляксандр Колышка. Уладу прадстаўляла адміністрацыя новага старшыні Лідскага райвыканкама Андрэя Паўлавіча Худыка. Менавіта тут была ўпершыню высунута ідэя пастаноўкі коннага помніка. Гэта быў смелы замах, бо ніводнага коннага помніка ў Беларусі яшчэ не было. Дзеля рэалізацыі ідэі вырашылі падключачы шырокую Беларусь. Да справы дадучыўся менскі клуб “Спадчына” і перш за ўсё яго кіраўнік с.п. Анатоль Белы. Па замове А. Белага ўжо ў tym жа 2004 годзе карціну *“Вялікі князь Гедымін ля сцен Лідскага замка”* стварыў Народны мастак Беларусі Леанід Шчамялён.

У 2005 годзе па ініцыятыве А. Белага сувенірную скульптуру *“Вялікі князь Гедымін”* стварыў менскі скульптар Аляксандр Лышчык. Макет скульптуры быў прадстаўлены старшыні Лідскага райвыканкама А. П. Худыку. Андрэй Паўлавіч скульптуру адабрыў і замовіў бронзавыя варыянты. Выканкам за немалыя гроши выкупіў ту бронзовую фігуру. Яе ўжо можна было шыроку паказваць, калі гаворка на розных узроўнях заходзіла пра помнік. Бронзы Гедымін перамяшчаўся то ў музей, то ў выканкам. Была надзея паставіць помнік малой кроўю, без рэспубліканскага конкурсу, але справа латва не пайшла, а горад перакінуўся на аднаўленне замка. У 2005



Вялікі князь Гедымін ля сцен Лідскага замка. Народны мастак Беларусі Леанід Шчамялён. Палацно. Алей. 2004 г.

годзе прайшоў першы рыцарскі турнір, ажыла вежа Вітаўта, а ў 2010 годзе была адноўлена вежа Гедыміна, унутраныя работы працягваліся тут аж да 7 верасня 2019 года, а, магчыма, і яшчэ не скончаны, хоць у вежы нарэшце адкрылася выставка.

Недзе ў 2012 годзе горад ізноў вярнуўся да ідэі коннага помніка. Неўзабаве было прынята рашэнне выканкамам аўстановіць помнік.

У 2013 годзе лідскі мастак і скульптар Рычард Груша стварыў яшчэ адзін макет будучага помніка і завёз нават вялізны мармуровы блок. Але справа ізноў заціхла, і блок парэзалі на надмагільныя помнікі.



Аляксандр Лышчык. Вялікі князь Гедымін. Бронза, мармур. 2005 г.

І вось надышла пара для чарговай спробы. На гэты раз пайшли па вялікім коле з рэспубліканскім конкурсам, усім дазволамі і ўзгадненнімі. Павольнае і планамернае пасоўванне справы аказалася больш паспяховым.

У кастрычніку 2017 года Лідскі райвыканкам (старшыня М.К. Карповіч) абвясціў конкурс на найлепшы эскіз скульптуры *“Заснавальнік Лідскага замка князь Гедымін”*. Удзельнічалі 28 работ. У лютым 2018-га пасля падліку галасоў перамог эскіз скульптараў Вольгі Нячай і Сяргея Аганава.

Вольга Нячай — мастачка, скульптарка, дызайнерка, магістарка мастацтва візіянаўства. Працуе ў галіне манументальнай скульптуры, анімалістыкі, дробнай пластикі, дэкаратыўнага мастацтва, жывапісу і дызайну. У сваёй творчасці



Сяргей Аганau і Вольга Нячай. Заснавальнік Лідскага замка князь Гедымін. Бронза, граніт. 2019 г.



Рычард Груша. Вялікі князь Гедымін. Пластилін. 2013 г.

апявае прыгажосць коней. Нарадзілася ў Менску ў 1985 годзе.

*Сяргей Аганau — мастак, скульптар. Працуе ў жанры традыцыйнай скульптуры з выкарыстаннем керамікі, бронзы, каменю, дрэва. Нарадзіўся ў Лідзе ў 1974 годзе. Сярод яго самых вядомых работ — скульптура *«Войт»* у Менску, прысвечаная атрыманню горадам Магдэбургскага права, скульптура княгіні Анастасіі Слуцкай у Слуцку, помнік Давыду Гарадзенскаму ў Гародні.*

У ліпені 2018-га эскіз помніка князю Гедыміну прайшоў усе этапы ўзгадненнія: і ў Адміністрацыі презідэнта, і на пасяджэнні Рэспубліканскай мастацка-манументальнай рады.

У верасні 2018-га Сяргей Аганau і Вольга Нячай пачалі выраб дэталёвой рабочай мадэлі помніка ў маштабе 1:4. На аснове гэтай мадэлі скульптурны камбінат адліваў бронзы помнік.

Пастамент для помніка распрацаўшы знакаміты беларускі архітэктар Сяргей Багласаў, а кансультантам па гісторычнай дакладнасці і адпаведнасці ўсіх элементаў помніка стаў Мікалай Плавінскі.



Найстарэйшы краязнавец г. Ліды Станіслаў Ушакевіч задаволены. Яго мацера збылася. Гедымін вярнуўся ў Ліду.

Помнік усталёвалі на гроши лідскага прадпрыемства «Белтэкс оптык», пра што сведчыць таблічка на тыльным баку пастамента.

Помнік Гедыміну ў Лідзе - вынік удалага спалучэння грамадскай ініцыятывы, адміністрацыйнага патэнцыялу, прыватнага капіталу і ўсеагульнай падтрымкі жыхароў горада. Усё разам гэта называецца “мясцовым патрыятызмам”, а можна і без слова “мясцовых” - праста “патрыятызм”.

Яраслаў Грынкевіч.



Сяргей Панізьнік

ЗАРА - ЗАРУКА

Прыблудам ліхадзеям
Славян не зацугляць.

Леанід Дайнека.

Снег першы - як папера
на пісъмы для сустреч.
У літар - лапкі звера,
які ўцякае преч.

Кладзеца след - пазначыць
хаду ў снягах зімі.
...Нас нельга перайначыць:
калі ўжо мы, то мы!

I як бы не гудзела
завейная гайні -
гісторыя хацела
зайсёды на каня.

Я не знікаў, не віўся
вужком, не прападаў:
быў на кані, то біўся;
быў пад канём - канаў.

З мяне сцякалі кроплі
і поту і крыві.
А вільчыкі акрапаліяу *
звінелі мне: "Жыві!"

* * *

I я жыву - у руху:
як сок той - ад камля...
Нясу зару - заруку,
што быць табе, Зямля!

Жыві нязводнай, вера,
след продкаў - не адпреч!
... Снег свежы - як папера
для радасных сустреч.

Гляджу: сляды ля дуба.
Я сам, як цішыня.
... А ў сэрцы тупат, тупат
прыдзінскага каня.

* Акропаль - цвердзь, крэмль; у стара-
жытнасці - узвышшаная частка горада.
Верш з кнігі "Жыщень". Мінск "Юнацтва"
1986

Леанід Дайнека • Бераг чакання
Музюю Радзіманаўства
г. Лявонаў - да ўсёй фран!
Вечы - 5 гг.
Няхай будзе - 500!!!
Буселам 21-га ліст.
Як Лявона Дайнекі!
Лячіце вясока
нас лугам зялёным!
Ми ўсе - Лявона!
Слава Лявона!
Дадзена 19/07/2004.

Леаніда Дайнекі, 2004 г

З 21 жніўня па 15 верасня ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь экспануецца выставка, прымеркаваная да 110-годдзя з дня нараджэння савецкага дыпламата, дзяржаўнага дзеяча, ураджэнца Беларусі Андрэя Андрэевіча Грамыкі.

Адзін з найялікшых дыпламатаў ХХ ст. А.А. Грамыка (1909-1989) нарадзіўся ў вёсцы Старыя Грамыкі Гомельскага павета Магілёўскай губерні (цяпер - Веткаўскі раён Гомельскай вобласці). Ён паходзіў з нябенай беларускай сялянскай сям'і, якая паходзіла са шляхецкага роду (што старанна замоўчваў), большая частка якога ў часы Расійскай імперыі была пераведзена ў падатковы стан. У афіцыйных біографіях паведамлялася пра сялянскае паходжанне і тое, што яго бацька-селянін працаваў на заводзе.

З 13 гадоў Андрэй хадзіў з бацькам на заробкі, часцей на нарыхтоўку і сплаў лесу. Пасля заканчэння 7-гадовай школы працягніў адукацыю ў прафесійным тэхнічным вучылішчы і тэхнікуме ў Гомелі, затым - у Старабарысаўскім сельскагаспадарчым тэхнікуме (в. Старабарысаў Барысаўскага раёна Менскай вобласці).

У 1932 годзе скончыў Менскі сельскагаспадарчы інстытут, паступіў у аспірантуру Усесаюзнага навукова-даследчага інстытута эканомікі сельскай гаспадаркі (Масква).

У 1931 годзе ажаніўся, у 1932 годзе нарадзіўся сын Анатоль. будучы вучоны-афрыканіст.

Пасля пераезду ў Москву быў запрошаны на працу ў Народны камісарыят замежных спраў СССР. У 1943-1946 гг. займаў адказную пасаду амбасадара СССР у ЗША, удзельнічаў у стварэнні ААН.

У якасці міністра замежных спраў СССР А.А. Грамыка адыграў важную ролю ва ўрэгуляванні Карыбскага крызісу, арганізоўваў падпісанне шэрагу ключавых міжнародных дагавораў у сферы разбрарэння і абмежавання ўзбраенняў, садзейнічаў стварэнню АБСЕ і інш. Дыпламат карыстаўся высокім аўтарытэтам у савецкіх і

Дыпламат савецкай эпохі

замежных палітыкаў,
за жорсткі стыль вядзення перамоваў
атрымаў мянушку
"Mr. Nyet" (Містар
"Не") за своеасаблівы
стыль вядзення перамоў.

Пасля смерці
Чарненкі на сакавіцкім
Пленуме ЦК КПСС 11 сакавіка 1985
года Грамыка праців
наведаў кандыдатуру
Гарбачова на пасаду
Генеральнага сакратара ЦК КПСС - фактычна
першай асобы
дзяржавы. Па сведчанні

ўнукі, дырэктара Інстытута Еўропы
РАН Аляксея Грамыкі, які спасылаецца на
расказ дзеда, у той дзень міністр замежных
спраў СССР узяў слова першым на паседжанні
Палітбюро ЦК КПСС, даў кароткую
станоўчу характеристыку М. С. Гарбачову
і высунуў яго на вышэйшую пасаду ў
дзяржаве, што і было падтрымана іншымі.
Паводле гэтых жа сведчанняў, пасля Андрэй
Андрэевіч шкадаваў аў сваім рашэнні. Тым
не менш у сваіх падцэнзурных успамінах
"Памятное", выдадзеных у 1988-1990 гадах,
Грамыка станоўчы выказаўся пра Гарбачова і пра палітыку "перабудовы".

Грамыка актыўна ўдзельнічаў і ва
ўнутранай палітыцы СССР - быў членам
ЦК КПСС, членам Палітбюро ЦК КПСС, за-
ймаў пасаду Першага намесніка Старшыні
Савета міністраў СССР. У 1985-1988 гг. А.А.
Грамыка быў Старшынём Прэзідымума
Вярховнага Савета СССР, з'яўляючыся тым
самым фармальным кіраўніком дзяржавы.

Неўзабаве пасля адстаўкі (1988)
вышлі ў свет мемуары "Памятное" (пер-
шая кніга), над якімі Грамыка працаваў
апошнія гады, у 1990 годзе вышла другая
кніга, у гэтым жа годзе мемуары агулам



апубліканы і на англійскай мове ў брытанскім выдавецтве "Хатчынсан".

У Рэспубліцы Беларусь яго імем
названы вуліца і школа ў горадзе Ветка, у
Гомелі ўстаноўлены помнік-бюст дыпламата
у скверы яго імя. На выставе прадстаўлены
документальныя матэрыялы, прысвечаныя
жыццю, дзейнасці і спадчыне вядомага
дыпламата: копіі указаў, дамоваў і
пастановаў, дыпламатычныя ноты, а таксама
разнастайныя фотаматэриялы - здымкі
значных міжнародных падзеяў, у якіх самы
непасрэдны ўдзел прымалі А.А. Грамыка.

Выстаўка знаёміц не толькі з палітычнай
дзейнасцю - працай на пасадзе
пасла СССР у ЗША і Міністра замежных
спраў СССР - але і з асаўствам жыццё
дыпламата.

Проект "Андрэй Андрэевіч Грамыка - дыпламат савецкай эпохі" арганізаваны
пры падтрымцы Міністэрства замежных
спраў Рэспублікі Беларусь.

P.S. Шкада, што на выставе не былі
прадстаўлены асаўствыя рэчы А.А. Грамыкі.

Аляксей Шалахойскі,
гісторык культуры.

Стакгольмская школа
эканомікі ў Рызе

Балтыйскі лідар у бізнес-адукацыі




Мы гадуем таленты

Індывідуальная кансультатыя
для бізнес-кампаній

www.sseriga.edu
office@sseriga.edu
+371 67015800

SIA Stockholm School of Economics in Riga
Riga, Latvija



Спадчына моваведа і краязнаўца

13 верасня спаўніеца 82 гады з дня нараджэння літаратурнага даследчыка, былога сябра Рады ТБМ Уладзіміра Содала.

Доўгачаканая новая кніга апошніх нататкаў Уладзіміра Содала і ўспамінаў яго сябру і паплечнікай "Буйніцы і драбніцы" выйшла ў выдавецтве "Лімарыос". Пра падзею паведаміла ўдава пісьменніка Клара Барысаўна Содаль. Кніга атрымалася ёмістай, на 560 старонак. У том увайшли ўспаміны, моўныя абрэзкі, артыкулы, лісты. У кнізе чытач знойдзе безліч цікавых гісторый з жыцця даўненага Менска - пра двор пана Руслакага, дзе кватараў Якуб Колас з сям'ёй, пра ваколіцы Старожоўскага тупіка, пра гасціванне Ванды Лявіцкай-Лёсік у Купаліхі (Уладзіславы Францаўны), пра аўтограф Макміма Багдановіча, захаваны Зоськай Верас.

Чатыры гады таму доктар гістарычных навук, прафесар Леанід Міхайлавіч Лыг выказаў пропланову стварыць збор успамінаў пра руспліцу беларушчыны, былога вядоўцу студыі "Роднае слова" на тэлевізіі, захавальніка Багушэвічай спадчыны - Уладзіміра Содала.

У книгу, якую ўкладаў і пракаментаваў Міхась Скобла, увайшли ўспаміны Васіля Жуковіча, Алеся Жамайціна, Уладзіміра Ліпскага, Міколы Купавы, Анатоля Варавы і родных пісьменніка - Марата Содала і Аксаны Чылікінай, а таксама назіранні, нарысы, нататкі самога літаратуразнаўцы і даследчыка.

- Уладзімір Ілліч цікавіўся ўсім, што датычылася Беларусі, - успамінае Клара Барысаўна Содаль. - Ён распісваў суседзяў, сваякоў, знаёмых пра іх родныя мясціны, радаводы. - Ён меў талент заўважаць і занатоўваць самыя маленькія, але цікавыя драбніцы з паўсядзённага жыцця людзей. Нават на полі ён заўважаў незвычайнія каменьчыкі і прыносиў іх дадому. Адзін з такіх камянёў быў падобны на хлеб.

"Уладзімір Ілліч меў фенаменальны філалагічны слых. Моўная назіральнасць дапамагала ѹмрубыць цэлыя адкрыцці ў літаратуразнаўстве", - пазначыў у прадмове Міхась Скобла.

"Першую палову 90-ых сп. Содаль лічыў найболыш спрыяльнym і адпаведна найболыш плённым для сябе часам. За гэтую пяць гадоў яму ўдалося выдаць пяць новых кніжак: "Кушлянскі кут", "Цежкімі Мацея Бурачка", "Жупранская старонка", "Тут бачу свой край", "Свіранскія крэскі", а ў 1997 годзе выйшаў گрунтобўны фотаальбом "Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч". Запомнілася прэзентация альбома ў Доме літаратара. Атмасфера свята. Поўная зала людзей, літаратары, навукоўцы", - угадавае Святлана Багданкевіч.

"Ён, як мала хто, патрапляў услухацца ў таемную галасы разложыстай нівеi беларускай, паучуць свецічанні сладкіх і сціплых творцаў беларушчыны, пакінуўшы на сабе ладнаваты стосік літаратурна-краязнаўчых нарысаў, замалёвак, успамінаў. Гэта ж Уладзімір Содаль, нястомна-пранікіў наці падарожнік, уваскрасіў, сагрэў цяпельцам нятускай памяці, чалавечага чуція Люцынку Дуніна-Марцінкевіча, Свіраны і Кушлянку Багушэвіча, Вязнікі, Бараўцы і Акоты Купалы, Карпілайку Ядвігіна Ш., Мігаўку Аляксандра Уласава. Гэта ж ён прыпомніў няцімным менчукам ці мала першасных, пазней перайначатых на савецкі канцыл вулічных назваў іхняга столінага горада", - занатаваў Аляксей Каўка.

"Карпілайка Уладзіміра Содала - гэта цэлы майстар-клас, як трэба пісаць пра кожны куточак



Беларус, гэта ўрок сардэчнай любові да прыроды, да знакавых постасцяў, гэта прыклад для вандроўніка і даследыўцай працы нашай гісторыі, гэта ўрэшце, наталенне, любоцце мастацкім словам", - напісаў Уладзімір Ліпскі.

"Добры быў чалавек! Самааданы, ішчыры, ласкавы, энцыклапедычна адукаваны, высакародны, збіральник беларушчыны, вандроўнік, руппівец, патрнёт, добры сем'янін, мэтанакіраваны, самахвярны, чалавекалюбны, апантаны, аничадны, развалісты, гаспадарлівы, кемлівы, дасціны, успрымальны, зацікаўлены, рознабаковы, пераканальны, шматстатыны... Такім мне запомніўся Уладзімір Ілліч", - напісаў Анатоль Каляда.

Вось некалькі ўрэшткаў з нататкаў пісьменніка апошніх гадоў, якія ўвайшли ў раздзелы новай кнігі "Магія мовы", "Мая вышыванка", "Радаводнае дрэва".

Водар хлеба і слова

Не так даўно вядомы сталічны хлебны магазін, што на Плошчы Прамогі, атрымаў новае найменне. Цяпер ён мае назыву: "Каравай". Але не назва мяне зацікаўла, а падслушаныя касы дыялог.

- Мне "Старажытны", - кажа адзін.
- А мне "Траецкі", - просіць другі.
- А мне "Чабаровы", - гаворыць трэці.

А ёсць яшчэ хлеб "Беларускі", "Нарачанскі", "Раубіцкі"...І гэтакі водар ідзе ад называў! Слухночы, як вымаўляючыя ля касы назвы розных гатункуя хлеба, падумаў: вось і нікога змушаць не трэба. У хлебнай краме ўсе гэтыя назваў, тым часцей будзе гучаць наша мова. Хай сабе хлебная крама "Каравай" - яшчэ і не моўны аазіс, але прыемна, што тут цэлы дзень, няспынна, ні на хвілінку не сціхаючы, гучаць родныя назвы. І не абы якога тавару, а хлеба, нашага надзённага. Хлеб і слова заўсёды павінны быць побач. Абодва яны - вытокі нашага жыцця. У хлеба і слова - адзін водар!

Мая вышыванка

Упершыню я апрануў вышыванку ў 1961 годзе, паўстаходзя тыму. Гэта быў падарунак мне на вяселле. Пазней я даведаўся, які ахвярай дасталася мне тая вышываная кашуля. Мая стрыжечная сястра Люся вучылася тады ў Гомельскім універсітэце. З грашыма было скупа, ведама, студэнтка. Яна мусіла здаваць кроў, каб зрабіць такі каштоўны і незадыўны дарунак. Досыць часта я апранаў прыложеную вышыванку, асабліва ўлетку. Яна і напраўду, як казаў Сяргей

Эла Дзвінская,
На фота аўтара: у працоўным пакой пісьменніка.

Навіны Германіі

З дна Балтыскага мора знікла нямецкая падводная абсерваторыя



Панізік, халадзіць цела. Другое, вышыванка - гэта заўсёды настрой, свята, урачыстасць, годна вылучацца з шэрай масы. Наш tryнаццацігадовы ўнук Сяржук распавяў: "Дарагую вышываначку падаравалі мне бабуля Клара з дзядулем Уладзізэм. Вышыванка - нацыянальная беларуская вопратка. Даўней кожны беларус меў сваю вышываначку. Яе апраналі на святы. Вышыўка на кашулі - не толькі ўкраса. Гэта яшчэ і абарыгэн. На грудзях маёй кашулі - дзве беечкі з арнаментам. Яны аберагаюць маю душу, даюць натхненне, а воку - аслоду і радасць.

Мой Мормаль

Сёлета сорак гадоў, як не жыву ў сваім родным мястэчку Мормаль. Жахліва падумыць: сорак гадоў маё мястэчка жыве без мяне, а я без яго. Ці думаў я, ці гадаў калісь, што так будзе, так станецца. Папраўдзе, я ніколі не збіраўся пакідаць свой Мормаль. Пасля школы адразу ж кінуўся ў вір вяскавага жыцця, не разважаючы шмат, касіў сена, вазіў бульбу, працаўшы на камбайні, здаваў нарыхтоўку дзяржаве. Быў загадчыкам клуба, бібліятэкам, любіў пісаць. Пісаў дзённікі, нататкі ў "Гомельскую праціду". Не раз турбаваў і менскія газеты. Пісаў і вершы. І вось, улюблёны ў сваю родную вёску, у яе будучынню, восенню 1956 года пакідао яе, еду аж у далёкі Мурманск. З тae пары я ў Мормалі быў толькі наездамі, перавозкамі. І вось сёлета, праз шэсць гадоў пасля апошнія пабыўкі, я зноў амаль усёй сям'ёй з унукамі, наведаў сваю радзіму. Калі ўбачыў былу школу на свае вочы, ногі падкасіліся - яна была ўся ў руінах, без вокаў, з прыблітмі сценамі, нібы па ёй з гарнатаў стравялі. Такой мы ўбачылі я ў 1996-ым. Зашчымела сэрца... Як жыць людзям, кожны дзень бачачы тыя руіны? Яку аўру ствараюць яны ў Мормалі?

Чаму ў мяне так шчыміць сэрца за лёс ракучкі майго маленства? Нядыўна мне мама расказала: калі я быў маленькі, хварэў на коклюш. Хвароба паволі забівала мяне. І тады мame падказалі занесці мяне да рэчкі, пасядзіць над водой, і кашаль адхлыне. І яна насіла, і неяк разам з рэчкай выхадзіла мяне. То як жа мne быць абыякавым да ракучкі, якія мяне паратавала? Брула тысячы гадоў і раптам сканала на нашых вачах, на вачах тысячы мормальцаў... Сорак гадоў я не жыву ў Мормалі, столькі ж Мормаль жыве без мяне. Дзеці і ўнукі мае нарадзіліся ўжо ў Менску. Але ім карыць ведаць, што гэта за Мормаль такі, пра які мы часта згадваем, сабраўшыся разам. Ён ім спадабаўся. Ім не так шчымела сэрца, як мне...

Эла Дзвінская,

У сераду, 28 жніўня, прайшлі чарговыя заняткі "Гістарычнай школы" з Алегам Трусавым



скі замак. Бастыён Літвы" і "Мсціслаў. Горад ля мяжы Еўропы"), а Алег Трусаў распавёў пра тое, што засталося за кадрам.

Другая сустрэча з Алегам Трусавым адбылася ў пятніцу, 30 жніўня, у 18:20. Тэма сустрэчы "Помнікі архітэктуры старажытнага Слоніма".

У межах "Гістарычнай школы" штомесяц праводзіцца па 2 лекцыі, у якіх сп. Трусаў распавядае пра гісторыю розных гарадоў Беларусі. У гэтым сезоне гаворка ідзе пра Мір, Слонім, Валожын, Мсціслаў і мястэчка Івянец.

Радыё Sputnik.

Таксама на сустрэчы ладзіліся прагляды дакументальных фільмаў вядомага гісторыка Алеся Краўцэвіча пра Мсціслаў (з серыі "Загадкі беларускай гісторыі": "Мсціслаў

Радыё Рацыя.



(Працяг. Пачатак у папяр. нумарах.)

БАЛАДА МІХАЛА КАЗІМІРА РАДЗІВІЛА (РЫБАНЬКІ) (13.06.1702-15.05.1762)



У Княстве Вялікім - вялікія людзі,
І ты сярод іх з беларускай душой,
Вялікі і ў свята святое, і ў будзень,
Бо Княства, як сэрца, заўсёды з табой.

У парку нясвіжскім ва ўтульнай альтанцы,
Нібыта на пояс на слуцкі, глядзіш
На зоры, а ў замку да раніцы танцы
І, нібы тэатр, сёння цэлы Нясвіж
У цэнтры Еўропы, якая ваюе
І будзе яшчэ між сабой ваяваць.
Не войны, а мануфактуры фундуеш,
Бо гроши - не гроши, калі іх трymаць
У куфрах вялікіх Вялікага Княства.
І тут ты шчаслівы, бо роднай зямлі
Свайго не шкадуеш жыцця і багатства...

Гады праляцелі, як і не былі,
Гады праляцелі, але засталося
Усё, што з душою і сэрцам рабіў
Для мілай Айчыны, дзе ў полі калоссе
Шапоча пра тых who тут жыў і любіў
Вялікае Княства, дзе добрыя людзі
Былі, ёсць і будуць з вялікай душой,
І Княства Вялікае вечна тут будзе
У кожнай травінцы, пясчынцы малой...
10.06.2011 г.

БАЛАДА ФРАНЦІШКІ УРШУЛІ РАДЗІВІЛ (13.02.1705-1753)



Жонка князя, паэтка, красуня, княгиня,
Кіраўніца тэатра - і эта ўсё ты.
Прад камінам сядзіш, і агонь,
што ў каміне,
Асвятляе жыццё і да мужа лісты.

БЕЛАРУСКІ ПАНТЭОН

Балады крыві і любові

Князь ізноўку адзін адлучыўся з Нясвіжка
І не заўтра, стамлёні, прыедзе дамоў,
Разаб'е, як шклянью, нясвіжскую цішу,
Без якой, нібы ружы, каханне ў любоў


Не завянуць цяпер, бо слязамі паліты
Па сынах, што малымі пакінулі свет.
Як жанчына, як маці баішся нябіту,
Не баішся нічога, тутэйшы паэт.

I ў "Зялёным" тэатры за замкавым ровам
Пра сямейную вернасць
гаворыш людзям.
І тваё, што ад сэрца прамоўлена, слова
Патрапляе ў людскую душу, як у Храм.

Зоркі ў небе высокі, нібы залатоўкі,
Нібы свечкі, што ў вежы начайнай,
дзе жывеш.
І душа твая рвецца, як птах, у вандроўкі,
І вандруеш, але на радзіме ўсё ж лепиш,

Бо тут роднае ўсё і табе ўсё святое
І застольная песня, і самота магіл.
І Нясвіжу ніколі не станеш чужою,
Бо ты наша княгіня, бо ты Радзівіл...
23.06.2011 г.

БАЛАДА САЛАМЕІ ПЛЫШТИНОВАЙ (1718-пасля1760)



Ад горада ў горад, з краіны ў краіну
У пошуках шчасця жаночага ты
Вандруеш, сабе не жадаеш супыну.
Супынак - зарослыя лесам клады.

Ты зноў у Стамбуле, жывеш у султана,
Дзе лечыш жанчын і пра Ерусалім,
Самотная, марыш і мар аб каханым
Ты не адцуралася сёння зусім,
Бо ты авантурная і маладая.
А хто малады - той, нібы залаты...

І сніцца Айчына амаль што чужая,
Куды ўжо ніколі не вернешся ты,
Хоць там і найлепшыя людзі на свеце,
І родныя хаты, і замкі, лясы,
І сонца ласкавей там грэе і свеціц,
І быццам каралі, там кроплі расы.

А тут хоць і добра, ды ўсё тут чужое,
І будзе табе назаўсёды чужым
І неба, як мора, і мора начное,
Як неба, дзе чайкі лятаюць, як дым

Ад вогнішч вандроўнікаў,
што спачываюць.

А ты авантуры натуш свае,
Якія праз сотні гадоў прачытаюць
На роднай зямлі, дзе салоўка пяе
Пра вечнасць і міг, і пра тое каханне,
Якое, вандроўная, зведала ты...

Мініяцца свет, як на дрэвах лісты...

Але замяніць нам Айчыну не ўстане
Ніколі ніякі Стамбул залаты.

5.04.2009 г.

БАЛАДА ЯЎХІМА ХРАПТОВІЧА (4.01.1729-4.03.1812)



Багашце можна ў карты прагуляць,
Прапіць, спаліць і з'ехаць у замежжа,
Каб прывіднае шчасце там шукаць,
А не ў Айчыне жыць, нібыта ў вежы
Высокай, што стаіць сярод вятроў,
Высокім неба над сабой трymае...

Што гроши? Гроши - не любоў.
Любоў да роднае зямлі жывая,
І ты будуеш школу і царкву,
Палац прыгожы і бібліятэку
Для ўсіх людзей, якія тут жывуць
І што ідуць сюдзі з вараг у грекі.

I ў кожнай кніжцы рук тваіх цяпло,
І кожная прыступкай да Айчыны,
Якая будзе Заўтра, дзе свято
Гадоў мінульых знікнуць не павінна,
А жыць у школах, Храмах, у людзях,
Якім Айчына, як матулі сэрца,
Як сэрца, што ў Еўропы у грудзях,
Якое роўна і спакойна б'еца...

13.05.2009 г.

БАЛАДА АНТОНІЯ ТЫЗЕНГАЎЗА (1733 - 31.03.1785)

Для краю тутэйшага,
а не для ўласнае славы
Будуеш палацы, купляеш друкарню, і кнігі
Друкуюцца, хоць вырастаюць
на могілках травы,

I пыл асядае на ўсё адзінокі і ціхі,
на землях Радзімы.

I дом разбураеца, ды камяні застаюцца,
Нібыта радзімкі на целе,
на землях Радзімы.
I сёння ў тэатры тваймі плачуць больш,
чым смяюцца,
Але перамены, ты верыш,
патрэбны й магчымы.



І ты не дрыжыш над грашымі,
багацце - не гроши,
А людзі, якім родны край у любую часіну
І самы найлепшы на свеце,
і самы прыгожы,

I гонар для ўсіх
за ягоную вечнасць загінуць.

І ты ганарышся
народам тутэйшым і краем,
І сам ты тутэйшы,
і ты не ўцякаеш ні ў Прагу,
Ні ў Лондан, ні ў Вену, ні ў ціхі Парыж,
бо ты знаеш,
Што там табе будзе
заўсёды самотна і блага

Без гэтых садоў,
што цяпер за вакном - маладыя,
Без жытніх палёў, на якіх васількі,
нібы слёзы
Жанчын беларускіх і нашых анёлаў, якія
Нас помніць і ў спёку,
і ў даждж, і ў марозы,

Як помніш і ты,
што для роднага любага краю
Патрэбна жыць сёння,
і будуць твой край і Паставы
У цэнтры Еўропы,
не ў некага з самага краю,
І будзе ў нас слава,
і будуць для славы падставы.

I ўсё ж ты самотна глядзіш у вакно,
бо цямнене
I восень дажджамі з палащаў
святочнасць змывае.
I ў краі тутэйшым
не кожны пакуль разумее:
Без мовы, без волі
краіны жывой не бывае...

19.08.2009 г.

(Працяг у наступным нумары.)



Анатоль Сідарэвіч

ФРАНТЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

Другая італа-эфіопская вайна (гл.: Усходнеафрыканскі фронт)	1935, 3 кастрычніка - 1936, 7 мая	Волхавскі фронт (другога фарміравання)	1942, 9 чэрвеня - 1944, 15 лютага
2-я япона-кітайская вайна	1937, 10 ліпеня - 1945, 9 верасня	1-ы фронт Японії (поўнач Манчжоў-го). Квантунская група армій.	1942, 4 ліпеня - 1945, 15 жніўня
Паўночна-Кітайскі фронт Японіі. З 23.09.1939 пераведзены ў падпарадкаванне Экспедыцыйнай арміі ў Кітаі.	1937, 27 жніўня - 1945, 15 жніўня	2-і фронт Японії (Манчжоў-го; з 30.10.1943 г. в-ў Сулавесі	1942, 4 ліпеня - 1945, 13 чэрвеня
Цэнтральна-Кітайскі фронт Японіі. 14.02.1938 войскі падначалены Цэнтральна-Кітайскай экспедыцыйнай арміі	1937, 7 лістапада -	Варонежскі фронт	1942, 9 ліпеня - 1943, 20 кастрычніка
Далёкаўсходні фронт Савецкага Саюза (першага фарміравання)	1938, 14 лютага	Паўднёва-Усходні фронт	1942, 7 жніўня - 30 верасня
Славацка-венгерская вайна	1938, 28 чэрвеня - 31 жніўня	Паўднёва-Захадні фронт (другога фарміравання)	1942, 25 кастрычніка - 1943, 20 кастрычніка
Нямецка-польская вайна	1939, 23-31 сакавіка	Паўднёвы фронт (другога фарміравання)	1943, 1 студзеня - 20 кастрычніка
Польскі паход Чырвонай Арміі	1939, 1 верасня - 6 кастрыч.	Цэнтральны фронт (другога фарміравання)	1943, 15 лютага - 20 кастрычніка
Захадні фронт Германіі	1939, 17 - 29 верасня	Сталінградскі фронт (першага фарміравання)	1943, 12 ліпеня - 30 верасня
2-я бітва за Атлантыку	1939, 3 верасня - 1945, 8 мая	Сталінградскі фронт (другога фарміравання)	1943, 30 верасня - 31 снежня
3-я савецка-фінляндская вайна (Зімовая вайна)	1939, 30 лістапада -	Данскі фронт	1942, 30 верасня - 1943, 15 лютага
Паўднёва-Кітайскі фронт Японіі. 26.06.1941 войскі перададзены Экспедыцыйнай арміі ў Кітаі.	1940, 13 сакавіка	8-ы фронт Японії (Саламонавы а-вы, Новая Гвінея).	1942, 16 лістапада - 1945, 15 жніўня
Бітва за Міжземнае мора	1940, 9 лютага -	Паўднёвая група армій.	1943, 4 студзеня - 1945, 15 жніўня
Паўночнаафрыканскі фронт (Afrikafeldzug) Германіі	1941, 26 чэрвеня	18-ы фронт Японіі (Тайланд). Паўднёвая група армій. Войскі ў баявых дзеяннях не ўдзельнічалі.	1943, 24 студзеня - 30 лістапада
Італьянскі фронт саюзнікаў	1940, 10 чэрвеня - 1945, 2 мая	Паўночна-Каўказскі фронт (другога фарміравання)	1943, 23 - 27 сакавіка
Абарона Малты	1940, 10 чэрвеня -	Курскі фронт	1943, 27 сакавіка - 1945, 15 жніўня
Далёкаўсходні фронт Савецкага Сююза (другога фарміравання)	1940, 13 мая	Бірманскі фронт (Паўднёвая група армій)	1943, 28 сакавіка - 10 кастрычніка
Усходнеафрыканскі фронт саюзнікаў. Вызваленне Эфіопіі і інш. тэрыторый	1940, 11 чэрвеня -	Бранскі фронт (трэці раз)	1943, 9 ліпеня - 20 кастрыч.
Італа-грэцкая вайна	1940, 1 ліпеня -	Стэпавы фронт	1943, 10 ліпеня - 1945, 2 мая
Балгаро-грэцкая вайна	1940, 5 жніўня	Італьянскі фронт Германіі (Italienfeldzug; гл. паз.)	1943, 29 кастрычніка - 1945, 2 верасня
Высадка брытанскага дэсанту на а-вах Крыт і Лемнас	1940, 1, 10 ліпеня	3-і фронт Японіі (поўдзень Манчжоў-го). Квантунская група армій.	1943, 27 - 28 сакавіка
Балканскі фронт (Balkanfeldzug)	1941, 1, 10 ліпеня	Курскі фронт	1943, 10 - 20 кастрычніка
Нямецка-грэцкая вайна	1941, 1, 10 ліпеня	Прыбалтыскі фронт	1943, 20 кастрычніка - 1944, 24 лютага
Нямецка-югаслаўская вайна	1941, 1, 10 ліпеня	Беларускі фронт	1943, 20 кастрычніка - 1945, 21 лютага
Усходні фронт Германіі	1941, 1, 10 ліпеня	I Прывалтыскі фронт	1943, 20 кастрычніка - 1945, 1 красавіка
Захадні фронт РСЧА	1941, 1, 10 ліпеня	II Прывалтыскі фронт	1943, 1, 10 красавіка - 1945, 10 чэрвеня
Паўднёва-Захадні фронт (першага фарміравання)	1941, 1, 10 ліпеня	I Украінскі фронт	1943, 20 кастрычніка - 1945, 10 чэрвеня
Паўночна-Захадні фронт	1941, 1, 10 ліпеня	II Украінскі фронт	1943, 10 чэрвеня - 1945, 15 чэрвеня
Паўночны фронт РСЧА	1941, 1, 10 ліпеня	III Украінскі фронт	1943, 20 кастрычніка - 1944, 31 мая
Паўднёвы фронт (першага фарміравання)	1941, 1, 10 ліпеня	IV Украінскі фронт (першага фарміравання)	1944, 10 красавіка - 1945, 1 верасня
Савецка-фінляндскі фронт (4-я савецка-фінская вайна)	1941, 1, 10 ліпеня	5-ы фронт Японіі (Паўднёвы Сахалін, Курыльскія а-вы, в-ў Хакайды)	1945, 1 верасня - 1944, 19 сакавіка -
Фронт рэзервовых армій	1941, 1, 10 ліпеня	7-ы фронт Японіі (Малая, Сінгапур, Калімантан, Ява, Суматра). Паўднёвая група армій.	1945, 15 жніўня - 1944, 24 лютага - 5 красавіка
Фронт Мажайскай лініі абароны	1941, 1, 10 ліпеня	I Беларускі фронт (першага фарміравання)	1944, 16 красавіка - 1945, 10 чэрвеня
Цэнтральны фронт (першага фарміравання)	1941, 1, 10 ліпеня	I Беларускі фронт (другога фарміравання)	1944, 16 красавіка - 1945, 10 чэрвеня
Рэзервовы фронт	1941, 1, 10 ліпеня	II Беларускі фронт	1944, 21 красавіка - 16 чэрв.
Бранскі фронт (першага фарміравання)	1941, 1, 10 ліпеня	III Прывалтыскі фронт	1945, 15 жніўня - 1944, 5 жніўня -
Закаўказскі фронт (першага фарміравання)	1941, 1, 10 ліпеня	III Беларускі фронт	1945, 25 жніўня - 1944, 15 жніўня
Ленінградскі фронт	1941, 1, 10 ліпеня	IV Украінскі фронт (другога фарміравання)	1944, 25 жніўня - 1945, 15 жніўня
Забайкальскі фронт	1941, 1, 10 ліпеня	Фронт на поўдні Францыі.	1945, 15 жніўня - 1944, 25 жніўня -
Маскоўскі рэзервовы фронт	1941, 1, 10 ліпеня	6-ты фронт Японіі (міжрэчча Янцзы і Хуанхэ).	1945, 15 жніўня - 1944, 29 верасня -
Калінінскі фронт	1941, 1, 10 ліпеня	Экспедыцыйная армія ў Кітаі.	1945, 15 жніўня - 1944, 29 верасня -
Карэльскі фронт	1941, 1, 10 ліпеня	10-ы фронт Японіі на аснове Тайваньскай арміі. Асобныя часткі бралі ўдзел у абароне а-воў Рукю, у т. л. Акінавы. Утвораная 1.02.1945 г. Армія Тайваньскага раёна ўдзел у баявых дзеяннях не брала.	1945, 15 жніўня - 1944, 29 верасня -
16-ы фронт Японіі на аснове 16-й арміі (в-ў Ява). Паўднёвая група армій. 27.03.1944 г. падпарадкаваны 7-у фронту.	1941, 1, 10 ліпеня	11-ы фронт Японіі (абарона раёна Тахоку, поўнач Хансю). Войскі ўдзел у баявых дзеяннях не брала.	1945, 6 лютага - 15 жніўня
14-ы фронт Японіі на аснове 14-й арміі (Філіпіны). Паўднёвая група армій.	1941, 1, 10 ліпеня	13-ы фронт Японіі (абарона раёна Кансай і Цюгоку на в-ве Хансю, у т. л. Осакі, в-ва Сікоку). Войскі ўдзел у баявых дзеяннях не брала.	1945, 1 лютага - 2 верасня
Маскоўская зона абароны	1941, 1, 10 ліпеня	15-ы фронт Японіі (абарона раёна Такай, у т. л. Нагоі). Войскі ўдзел у баявых дзеяннях не брала.	1945, 1 лютага - 15 жніўня
Ціхаакіянскі тэатр ваенных дзеянняў. ЗША, Вялікабрытанія, Аўстралія, Індыйя, Канада, Кітайская Рэспубліка, Нідэрланды, Новая Зеландыйя, Савецкі Саюз і інш. супраць Японіі і яе саглэлітаяў.	1941, 1, 10 ліпеня	12-ы фронт Японіі (абарона раёна Канто, у т. л. Токіо). Войскі ўдзел у баявых дзеяннях не брала.	1945, 2 лютага - 2 верасня
Волхавскі фронт	1941, 1, 10 ліпеня	17-ы фронт Японіі на аснове Карэльскай арміі (Карэя). 3 10.08.1945 у Квантунскай групе армій.	1945, 22 студзеня - 1945, 15 жніўня
Бранскі фронт (другога фарміравання)	1941, 1, 10 ліпеня	I Далёкаўсходні фронт	1945, 5 жніўня - 1 кастрыч.
Каўказскі фронт	1941, 1, 10 ліпеня	II Далёкаўсходні фронт	1945, 5 жніўня - 1 кастрыч.
Крымскі фронт	1941, 1, 10 ліпеня	Савецка-японская вайна	1945, 9 жніўня - 2 верасня
Закаўказскі фронт (другога фарміравання)	1941, 1, 10 ліпеня		
Паўночна-Каўказскі фронт (першага фарміравання)	1941, 1, 10 ліпеня		

Taraszkiewicz - Alechnowicz // Preglad Wilenski. № 15-16, 19 grudnia 1933. S. 8-9.

7 снежня гэтага года на польска-савецкай мяжы Браніслаў Тарашкевіч, шматгадовы палітычны вязень у Польшчы, быў абменены на савецкага вязня, зананага ў Вільні беларускага літаратара Францішка Аляхновіча. Як падае прэса, перамовы паміж польскім і савецкім ўладамі па гэтай справе вяліся на працягу 5 месяцаў.

Абмен Тарашкевіча ні для кога не быў неспадзянкай і верагодна пра яго знаў і сам вязень. Пасля суду можна было падаваць апеляцыі аб невінаватасці, але ён гэтага не рабіў. Лічылася, што Тарашкевіча чакае такі ж самы лёс, як і ўсіх быльых беларускіх паслоў.

Такім чынам, да шматлікай групы быльых беларускіх парламентарыяў, якія пакінуły нядзельнае палітычнае поле Польшчы, дадаўся яшчэ адзін дзеяц, гэтым разам самы таленавіты і папулярны. Хоць палітычнае крэда Тарашкевіча можа выклікаць вялікую засцярогу, аднак шматгадовы тэрмін у турме і асабістая чалавечыя вартасці Тарашкевіча спрыялі таму, што ён выклікаў не толькі спачуванне, але і розныя групы палітыкаў жадалі бачыць у сваім коле такую неардынарную асобу. Нядаўна з'явілася агрэсіўная брашура, якая характарызавала Тарашкевіча, як закончанага камуніста. Аднак, здаецца, супраць пажаданням аўтара, гэтая брашура палегчыла Тарашкевічу выезд да Саведаў. Гэта быў адзіны эфект ад яе.

Дарога, якую прайшоў у сваёй палітычнай дзеянасці Тарашкевіч, вельмі павучальнаяная. Ад нядзельных спрабаў супольнай працы з паліткі, барацьбы ў апазіцыі ён пераходзіць да пераканання, што марксізм у інтэрпретацыі Леніна ёсьць адзінай дактринай, здольнай змяніць і ўдасканаліць свет. Не будзем разбіраца з тым, ці ішоў Тарашкевіч па правільнай дарозе, варта падкрэсліць, што яго паступовая метамарфоза не ёсьць адзінкавым фактам сярод беларускіх дзеячаў у межах Польшчы. Дзякуючы нацыянальнай палітыцы ў нас, дарога Тарашкевіча ўсё больш становіцца папулярным гасцінцам для беларуса. Менавіта палітыка прывяла Тарашкевіча з лагера радыкальных паланафілаў у лагер верных паслядоўнікаў камуністычнай дактрины. Эвалюцыя цягнулася шэраг гадоў і, як можна меркаваць з прамоваў Тарашкевіча у судзе, ёсьць прадуктам



Тарашкевіч і Аляхновіч

яго глыбокіх раздумаў і пошукаў вырашэння грамадскіх проблем. Тому не трэба казаць, што Тарашкевіч быў не ў згодзе з самім сабой, прыняў муднюю зараз ідэалогію для кар'еры. А выезд Тарашкевіча толькі пацвердзіў факты, якія да гэтага маглі лічыцца домысламі ці дапушчэннямі.

Наколькі выезд Тарашкевіча ніколі не здзвіў, настолькі яго абмен на Аляхновіча ўсіх шакіраваў. Якая іронія лёсу! Даўняя стaryя сябры сталі каля памежных слупоў, як прадстаўнікі варожых палітычных накірункаў¹. І абодва адначасова атрымалі свабоду пасля шматгадовай вязніцы² ...

Апошнім часам, мы прызычылісі бачыць на месцы Аляхновіча арыштаваных ксяндзоў, польскіх патрыётаў і дзеячаў. Першы раз вяртаеца гэтай дарогай беларус. Без сумнення цяжкім быў лёс Аляхновіча на Салавецкіх выспах, і не дзівіць тое, што імкнуўся ён уратавацца з таго пекла і любым коштам вярнуцца ў родную Вільнню. Аднак, у мясцовых беларускіх колах яго вяртанне выклікала шматлікія каментары.

Аляхновіч ніколі не быў палітыкам. Гэта тыповы літаратар, які нават у сваіх творах не кранаўся палітыкі. З-за нейкага выпадку ці непараузення прыклейлі яму ў Саветах этикетку палітыка, а пасля абмену праз згоду польскага ўраду на Тарашкевіча, гэтая этикетка яшчэ мацней і назаўсёды да яго прыстала.

Да беларускага грамадства прыбыла новая сіла, якую можна будзе выкарыстоць для культурнай працы на карысць беларускага тэатру. Аднак гэта праца магла б развівацца толькі ў тым выпадку, калі з урадавых сфераў замест задавальнення ад кідання няшчасных крошак "дзеля адчэпнага", згадліўся б на вялікую і шырокую дапамогу культурнай працы ў беларускай вёсцы на роднай мове. Але пра гэта не можна і марыць.

Зразумела, што Аляхновіч ведаў пра цяжкія ўмовы працы ў родны краі, і тое што застаў тут, не было для яго неспадзянкам³.

S-wicz. Taraszkiewocz - Alechnowicz // Preglad Wilenski. № 15-16, 19 grudnia 1933. S. 8-9.

(S-wicz. - псеўданім Антона Луцкевіча.)

Пераклад
Леаніда Лаўрэша.

Ад перакладчыка. Я ведаю, што давяраю успамінам камуністаў, выдадзеным у Менску да 1990-х гг., нельга. Але, здаецца, успаміны вядомага камуністычнага дзеяча Мікалая Арэхвы маюць прамое дачыненне да тэмы вышэйнадрукаванага артыкула Антона Луцкевіча.

Сярод шматлікіх чыннікаў, якія садзейнічалі змене поглядаў беларускіх нацыянальных дзеячаў у Польшчы, адным з самых важных быў поспех эканамічнага і культурнага развіцця БССР і ... нацыянальная палітыка раўнапраўя ўсіх нацый.

З асаблівым задавальненнем успрынялі дзеячы беларускага нацыянальнага руху ў Польшчы ўзбуйненне БССР у 1924 годзе за кошт далучэння многіх паветаў з пераважным беларускім насельніцтвам Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губерні. Іх настрой выказаў тады Б. Тарашкевіч у адной са сваіх прамоў у Сейме і поўным з судовым працэсе: "Я скажу сабе, што ў БССР будзеца беларускі дом".

А ў беларусаў у Польшчы свайго дома не было. Там быў "кressы всходне" Польшчы.

Перад КПЗБ стала важная і адказная задача: узяць растучы беларускі нацыянальна-вызваленчы рух пад свой упłyў і надаць яму адпаведную форму развіцця. У выглядзе партызанскай барацьбы гэты рух развівацца ўжо не мог. Патрэбны былі іншыя арганізацыйныя формы.

Калі я ехаў прымаць кіраўніцтва Віленскім акругай, ЦК КПЗБ даручыў мне ўсталяваць сувязь з прадстаўнікамі левага крыла беларускага нацыянальнага руху. З дапамогай сям'і А. Капчоўскага я звязаўся з выкладчыкам Віленскай беларускай гімназіі, а праз яго - з С. Рак-Міхайлаўскім і Б. Тарашкевічам.

Раней Тарашкевіча я ведаў з газет. Цяпер перада мной стаяў невысокага росту стройны чалавек, гадоў за трыццаць, з заўсімі, невялікімі чорнымі вусікамі, у акулярах, з добрачылівым інтэлігентным выразам твару. Я называўся Пятром, прадстаўніком кіраўніцтва КПЗБ.

У чэрвені 1925 года ў беларускай нацыянальнай фракцыі Сейма адбыўся раскол. З яе складу выйшлі дэпутаты Б. Тарашкевіч, С. Рак-Міхайлаўскі, П. Валошын, П. Мятла, якія стварылі асобную фракцыю пад называй Беларуская сялянска-рабочая грамада (БСРГ).

Новая фракцыя яшчэ не мела выразнай праграмы і статута. Гэта пытанне абмяркоўвалася пазней на нарадзе прадстаўнікоў ЦК КПП і ЦК КПЗБ з кіруючымі актыўамі БСРГ у канцы жніўня 1925

года, якая адбылася ў Гданьску (дакладней - у Сопаце). Кіраўніцтва БСРГ на гэтай нарадзе прадстаўлялі Б. Тарашкевіч, І. Шнаркевич, М. Марцінчык і іншыя. Ад імя ЦК КПП выступаў Стэфан, дэлегатам ЦК КПЗБ быў Артур, Павел і Пётр (аўтар гэтых успамінаў). У якасці прадстаўнікоў ЦК КП (б) Б. ўдзельнічалі А. Славінскі, В. Ігнатоўскі і А. Ульянаў.

Такім чынам, нарада была прадстаўнічай і вельмі аўтарытэтнай.

Тут я пазнаёміўся з Тарашкевічам бліжэй. Ён прыкоўваў да сябе ўвагу веданнем аблеркоўвых проблем, агульнай эрудыцыяй, досціпам, мяккасцю ў зносінах з людзьмі.

ІІ канферэнцыя КПЗБ адбілася ў маёй памяці ... падзесь. Гэта ўступленне Б. Тарашкевіча ў члены кампарты.

Вучоны-філолаг, аўтар першай беларускай граматкі, буйны беларускі грамадскі дзеяч, дзпутат Сейма, ён не адразу прыйшоў у кампарты. Доўгія гады ён падзяляў дробнабуржуазныя погляды і памылкі, вагаўся. У правільнасці праграмы палітычнай дзеянасці кампарты ён ўпэўніўся з развіццю палітычных падзей у Польшчы і Заходній Беларусі, дзеянасці КПЗБ і поспехаў БССР у сацыялістычным будаўніцтве і ажыццяўленні ленінскай палітыкі раўнапраўя нацый.

У сваёй заяве Б. Тарашкевіч казаў, што ў апошні час у сваіх палітычных поглядах ён згодны з КПП, а ў Сейме цесна супрацоўнічае з камуністычнай фракцыяй, фактычна лічыцца сябе камуністам і хоца афіцыйна быць членам Кампарты.

Прысутныя на пасяджэнні выказаўся за прынайце Б. Тарашкевіча ў члены КПЗБ.

Прымаючы Тарашкевіча ў КПЗБ (а тым самым і ў КПП), мы дамовіліся, што гэтае рашэнне павінна быць негалосным, каб не навесці шкоду яго легальнасці і дзеянасці БСРГ, якую ён узначальвае. Было вырашана, што Тарашкевіч не ўвойдзе ў склад камфракцыі ў Сейме, але будзе падпарадкоўвацца яе дырэктывам.

Прымаючы Тарашкевіча ў члены кампарты, мы не памыліміся. Узначальваючы ЦК БСРГ, ён умела і творча праводзіць там палітычную лінію КПП, спрыяў вызначенню з Грамады беларускіх нацыянальнастей і развіццю яе па рэвалюцыйным шляху.

Б. Тарашкевіч меў невычэрпны запас разнастайных анекдотаў, філалагічных, палітычных і іншых, якія артыстычна распавядалі, выклікаючы ўсеагульны смех.

Орехо Н.С. Дела и люди КПЗБ. Воспоминания. Минск, 1983. С. 70-73.; С. 83-86.

**Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі.
Рэдакцыя рукапісы не вяртае.**

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.
231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.

Выдавец: Установа інфармаціі "Выдавецкі дом ТБМ".
Газета падпісана да друку 9.09.2019 г. у 17.00. Замова № 2186.
Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 1500 асобнікі.

Падпісны індыкс: 63865.

Кошт падпіскі: 1 мес.- 2,37 руб., 3 мес.- 7,11 руб.

Кошт у розницу: па дамоўленасці.

Не ад Эзопа, а ад Язэпа ВЫКАЗВАНІ

Неўгамонны пляткарскі экстаз.

Хамства варте хамства.

Сабака глядзеў на гаспадара, бачыў у яго руках костку і скавытаў з радасці.

"Пацярпелы ад кахання", - записі ў міліцэйскім пратаколе.

Бойся маланкі, а не грому.

Словавольнасць і слова-блудзе - радня.

- Эх! Чацвёрты Рамэа быў лепши за пятага, - скардзілася Джульєта сяброўцы.

Выбары - тэатральна-святочнае ды прымусовае выкананне нейкага доўгу.

Пачуў выраз "справядлівы дурань" і ніяк не мог уціміць, а хто такі "несправядлівы"?

Шматдзядулева бабуля.

Жаваў брывамі думкі.

Саксаул малы, але карані дойгія.

Ён не меў жалеза ў грудзях, але на грудзях яго было шмат.

Гультай ад таго, што ў галаве не тое.

Праўдапесеўдашкуальнікі былі, ёсць і будуць.

Час эканамічнай стабілізацыі не вечны. Вечны час інфляцыі, дэвалаваць, індэксациі, упэрамежку з кампенсацыяй.

Паважаць сябе прымушаюць надвор'е, хвароба і жанчыны.

Закон прыцягнення другой жанчыны.

Жанчына цяжка ўздыхнула: мода на мужчын у нас не праходзіць.